

1

Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), **9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00** Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).
9.10 Серыял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.45, 19.20 Меладрама «Іншыя» (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Меладрама «Спытайце ў восені» (16+).
13.55 «Здарава здаровым быць!» (6+) [СЦ]
15.10, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Сэнс жыцця (12+).
17.30 Маршрут пабудаваны (12+).
18.15 «Зона Х». Вынікі тыдня (16+).
21.00 Панарама.
21.45 Клуб рэдактараў (16+).
22.20 Меладрама «Нікому не кажы». 1—4-я серыі (12+).
2.15 Дзень спорту.

2

Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэлебарометр.
9.05, 20.10 Серыял «Сляпая» (16+).
10.00 «Супержонка» (16+).
10.55, 18.20 Серыял «Алмазы Цырцзі» (16+).
12.40 Серыял «Анатомія страсці» (16+).
13.30 «Багіня шопінгу. Бліскачае вяртанне» (16+).
14.20 «ЖаннаПажані» (16+).
15.15 Элементарыум (6+).
15.40 Нічога сабе нюз (12+).
15.45 «Пін код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.30 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
17.20 «Арол і рэшка. Марскі сезон» (16+).
21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
21.15 Меладрама «Такіская нявеста» (16+).
23.10 Драма «Мільянер з трушчоб» (16+).

3

Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35 «Беларуская кухня». Бульбяны суп з салёнай рыбай.
8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры.
8.25 «Гэты дзень».
8.30, 21.05 «Іжорскі батальён». Маст. фільм (12+).

10.00, 19.40 «Апошні дзень». Аляксандр Фадзееў (12+).
10.40 «Майстры і куміры». Міхаіл Казінец.
11.30 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Хуткасць». Маст. фільм (12+) [СЦ].



14.15 «Сэрцы чатырох». Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.45 Госці «Славянскага базару — 2019».
16.40, 23.05 «Дастаеўскі». Серыял. Заключная серыя (16+).
17.40 «Арт-гісторыі». Чатыры жыцці Язэпа Драздовіча [СЦ].
18.10 «Пяцёра з неба». Маст. фільм (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).

5

Беларусь 5

7.00 Футбол. Ліга Еўропы.
8.50 Авертайм.
9.20, 12.00, 20.55 Тэніс. WTA.
11.00 Свет англійскай прэм'ер-лігі. Відэачасопіс.
11.30 Фактар сілы.
16.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Смалявічы» — «Рух». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
18.25 Вось гэта спорт!
18.40 Спорт-цэнтр.
18.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Нёман» — «Мінск». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
22.25 Лёгкае атлетыка. Брыльянтавая ліга.

Н

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30, 1.00 Нашы навіны.
9.15 «Тэорыя змовы» (16+).
10.00 «Жыць здарава!» (16+)
11.15 Серыял «Сінія ночы» (12+).
12.10 «Модны прыговор» (6+).
13.15, 23.05 Серыял «Двойное жыццё» (16+).
15.10 «Давай пажэнімся!» (16+)

16.20, 18.20 «Мужчынскае / Жаночае» (16+).
18.50 «Поле цудаў» (16+).
20.00 Час.
21.10 Маст. фільм «Пад прыцэлам кахання» (16+).

С

СТБ

6.00, 6.40, 7.45 «Раніца СТБ». **6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.55 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40 «Як уладкаваны свет» (16+).
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 21.15, 0.45 «Самыя шаквальныя гіпотэзы» (16+).
13.45, 23.05 «Таямніцы Чапман» (16+).
14.35, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.25 Дак. праект (16+).
15.50, 16.50 «Правакатар». Серыял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
22.00 «Глядзець усім!» (16+)

МИР

МИР

5.00 Серыял «Гульня. Рэванш» (16+).
6.20, 10.20, 17.00 Серыял «Знахар-2» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
10.10 «У гасцях у лічбы» (16+).
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+)
14.10, 16.20 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).
19.15 Ток-шоу «Слабае звязно» (12+).
20.15 «Гульня ў кіно» (12+).
21.00 «Сусветныя гульні розуму» (12+).
21.40 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі» [СЦ] (12+).
23.30 «Начны экспрэс». Глеб Самойлаў і гурт «Матрыкс» (12+).
0.45 Маст. фільм «Жаніцьба Бальзамінава» [СЦ] (12+).
2.20 Маст. фільм «Сланы мае сябры» (12+).

3

8 канал

7.00, 15.50, 16.05, 21.10, 1.30 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 16.10 «Мультипарад» (6+).
7.30, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.35 Серыял «Флэш».
8.20, 19.15 Серыял «Адночы ў Растове» (16+).
9.50 «Удалыя парады» СБ ТБ.
10.00 Дэтэктыў «Гонка на выжыванне».
13.00, 17.55 Серыял «Няроўны шлюб» (16+).
14.15 Серыял «Паляўнічыя на брыльянты».
16.20 Камедыя «Формула кахання» (12+).
19.10 «Надвор'е».
20.55 «Вечарніца» (6+).
21.15 Трылер «Бэтмен. Пачатак».
23.30 Прыгоды «Цудоўная сямерка» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.

11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).
17.15 «60 хвілін». Ток-шоу.
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
21.05 «Гумарына-2020» (16+).
23.10 Маст. фільм «Жыццё без Веры» (12+).

НТБ

НТБ—Беларусь

6.20 «Астрапрагноз».
6.30 Спорт-мікс.
6.40 «Гарады Беларусі» (6+).
7.10, 16.20, 19.40, 22.10, 23.30 Сёння. Галоўнае.
7.20 «Здароўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.25 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).
9.10 «Справа лекараў» (16+).
10.25 Драма «Банды» (16+).
11.20 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.50 Серыял «Ляснік. Свая зямля» (16+).
16.55 «ДНК» (16+).
17.55, 19.55 Серыял «Мянтоўскія войны» (16+).
20.30, 22.45, 23.45 Баявік «Зваротны адлік» (16+).
22.15 «НЗ.by: час вынікаў».

мой

7.00, 15.50, 16.05, 21.10, 1.30 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 16.10 «Мультипарад» (6+).
7.30, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.35 Серыял «Флэш».
8.20, 19.15 Серыял «Адночы ў Растове» (16+).
9.50 «Удалыя парады» СБ ТБ.
10.00 Дэтэктыў «Гонка на выжыванне».
13.00, 17.55 Серыял «Няроўны шлюб» (16+).
14.15 Серыял «Паляўнічыя на брыльянты».
16.20 Камедыя «Формула кахання» (12+).
19.10 «Надвор'е».
20.55 «Вечарніца» (6+).
21.15 Трылер «Бэтмен. Пачатак».
23.30 Прыгоды «Цудоўная сямерка» (16+).

ВТВ

ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35, 16.15 Серыял «Вароніны» (12+).
10.00, 21.30 Серыял «Кухня. Вайна за гатэль» (16+).
11.00, 22.30 Серыял «Псіхалагіні» (16+).
12.25 «Даеш моладзь» (16+).
13.25. 0.55 Серыял «Дзяўчынкі не здаюцца» (16+).
14.25. 2.55 Серыял «Маладзёжка» (16+).
17.40, 0.00 «Уральскія пельмені» (16+).
18.40 Серыял «Філатаў» (16+).
20.30 Серыял «#Сеня-Федзя» (16+).
1.45 Серыял «Татавы дачкі» (12+).
4.30 «Адна за ўсіх» (16+).
5.10 «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Асабнякі маскоўскага купецтва.
7.05 «Правілы жыцця».
7.35, 18.40, 23.50 «Загадкі Старажытнага Егіпта». Дак. фільм [СЦ].
8.20 Легенды сусветнага кіно. Аляксандр Дзям'яненка.
8.50, 16.40 «Апошні рэйс «Альбатроса». Маст. фільм.
10.15 «Назіральнік».
11.10, 0.35 XX стагоддзе. «Восень шахматыста. Міхаіл Бацвіннік». Дак. фільм.
12.15, 22.10 «Легенда пра Тыля». Маст. фільм.
13.30 Штучны адбор.
14.15 Абдзеленыя славай. «Палкоўнік Мурзін. Геаметрыя музыкі». Дак. фільм.
15.05 Навіны. Падрабязна. Кіно.
15.20 «Біблейскі сюжэт».
15.50 «Белая студыя». Яўген Петрасян.

16.30 Колер часу. Рэнэ Магрыт.
17.50, 1.40 Гістарычныя канцэрты. Дырыжоры. Даніэль Барэнбойм і Аркестр дэ Пары.
19.45 Галоўная роля.
20.05 275 гадоў з дня нараджэння палкаводца. «Хаджэнне Кутузава за мора». Дак. серыял [СЦ].
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 Да 90-годдзя з дня нараджэння Мераба Мардарашвілі. «Філасофскі востраў». Дак. фільм [СЦ].
21.30 Абсалютны слых.
2.25 «Урубель». Дак. фільм.

НОВАЛЬГИЯ

Настальгія

6.00 The Best of «Сева-логія» з Севам Наўга-родцавым (18+).
6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 12.45, 14.35, 15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 1.35, 3.45, 5.20 Музычная настальгія (12+).
7.30, 13.30, 19.00 Маст. фільм «Сёння і заўтра» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Мара па-савецку» (16+).
18.00 «Спеем, сябры!» (12+).
20.00 «Не любя — не слухай...» (12+)
0.00 Фільм-канцэрт «У нашым доме» (12+).
1.55 «Кінапанарама». 1981 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Патрэбны людзі» (16+).

EUROSPORT 1

0.00 Аўтагонкі. Суперкубак Porsche. Агляд сезона (12+).
0.30, 4.00, 12.00, 21.05 Веласпорт. «Тур дэ Франс» (12+).
2.30, 8.30, 18.35, 22.30 Веласпорт. «Тур Люксембурга» (12+).
3.30 Веласпорт. Чэмпіянат свету — 2017 (12+).

9.35 Тэніс. US Open (6+).
19.40, 23.35 Аўтагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана» — 2018 (12+).

КИНОКОМЕДИЯ

Кінакамедыя

1.00 Калі б я была мужчынам (18+).
2.55 Целахоўнік кілера (18+).



5.05 Ні хвіліны супакою (12+).
6.40 Зноў у школу (16+).
8.30 Карсіканец (16+).
10.20 Сямейнае рабаванне (16+).
12.00 Любоў не па памеры (16+).
13.55 Спадарыня пакаёўка (12+).
15.55 Дрэжны Санта (16+).
17.35 Кабельшчык (16+).
19.30 Забі мяне тройчы (18+).
21.05 Мужчыны супраць жанчын (16+).
23.20 Неадэкватныя людзі (16+).



ТВ 3

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.20, 15.40, 4.30 Дак. серыял «Суд ідзе» (16+).
10.15, 17.40 «Старац» (16+).
11.20, 18.45 «Сляпая» (16+).
12.25, 19.50 «Варажбітка» (12+).
13.30, 3.45 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.30, 2.25 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
16.40, 2.55 «Знакі лёсу» (16+).

20.55 Серыял «Косці» (16+).
22.40 Серыял «Візіцёры» (16+).
23.35 «10 самых» (16+).
0.10 «Лінія абароны» (16+).
0.40 «Час». Маст. фільм (12+).

TV 1000 ТБ1000

7.45 Капітан Філіпс (16+).
10.15 Санктум (16+).
12.10 Шпіён, які мяне кінуў (16+).
14.15 Еш, маліся, кахай (16+).
16.50 Джэйн Эйр (12+).
19.00 З любоўю, Розі (16+).
20.45 Яшчэ адна з роду Балеін (16+).
22.55, 5.00 Спадарыня Бавары (16+).
0.55 Робін Гуд: прынец зладзеяў (12+).
3.15 Кін (18+).

ТВ 1000 Рускае кіно

7.20 Бармен (16+).
9.00 Гараскоп на ўдачу (12+).
10.45 Аднакласніцы (16+).
12.10 Аднакласніцы: новы паварот (16+).
13.25, 19.00 Метад Фрэйда (16+).
15.25, 4.40 Пра што маўчаць дзяўчаты (12+).
17.00 «Чорная маланка» (6+).



21.00 Стылягі (16+).
23.25 Як Віцька Часнок вёз Лёху Штыра ў дом інвалідаў (18+).
0.55 Адэса (18+).
2.55 Ленін. Непазбежнасць (16+).
6.00, 11.30, 15.50, 20.05 Фабрыка ежы (16+).
6.30, 5.40 Навуковыя глупствы (16+).

7.15, 13.15 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).
8.10 Золата Юкана (16+).
9.00 Мегазлом (16+).
9.50, 12.25, 16.40 Зрабіць за адзін дзень (16+).
10.40 Сведкі катастроф (16+).
14.05, 18.25 Аўта-SOS (16+).
15.00, 19.15, 2.05 Расследаванні авіякатастроф (16+).
21.00, 2.50 Драўляная скура (16+).
22.55 Космас: магчымыя сусветы (16+).
0.35 Другая сусветная вайна: падводнае пекла (16+).
4.35 Сапраўдны геній са стывенам Хокінгам (16+).
5.20 Гульні розуму (16+).

Discovery

8.00, 3.24 Вялікі свет гульняў (12+).
8.45 Бітвы за кантэйнеры (16+).
9.35, 22.18 Махінатары (12+).
10.25, 17.12, 21.27, 4.56 Як гэта ўладкавана? (12+).
11.15, 20.36, 5.42 Іржавая імперыя (12+).
12.06, 4.10 Браты Дычэль (12+).
12.57 Што магло пайсці не так? (16+).
13.48 Як гэта зроблена? (12+).
14.39 Стальныя хлопцы (12+).
15.30 Выгадная старызна (12+).
16.21 Махінатары: машына мары (12+).
18.03 Дальнабойшчыкі (12+).
18.54 Веру-не-веру (12+).
23.09 Бітва за нерухокасць (12+).
0.00, 6.28 Голыя і напалоханыя (16+).
1.42 Музейныя загадкі (16+).
2.33 Аўтабан А2 (12+).
3.47 Ілюзіяніст (12+).
7.14 Выбуховае шоу (16+).